

ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ  
Гісторыка-філалагічны факультэт  
Кафедра гісторыі і турызму

Абітурыенту-2015

## ЭТНАГРАФІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ ПОЛАЦКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА

Полацкія студэнты-гісторыкі здабываюць веды  
не толькі ў аўдыторыях



Патрабаванне сучаснаці — шчыльная сувязь адукацыі і навукі,  
выкладанне з улікам навейшых адыкрыццяў.

Даць актуальныя веды, пазнаёміць з вынікамі даследаванняў можа той  
выкладчык, які сам займаецца навукай.

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт — адзін з буйнейшых  
навуковых цэнтраў Беларусі ў галіне этналогіі.

Высокая навуковая кваліфікацыя выкладчыкаў ПДУ з'яўляецца гарантыяй  
якасці адукацыі, якую атрымліваюць студэнты.

**Пачаткам этнаграфічных даследаванняў на базе Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта можна лічыць 1994 г., калі ініцыятыва выкладчыка У.А. Лобача аб неабходнасці правядзення палявых экспедыцый у рамках вучэбнай практыкі студэнтаў гістарычнай спецыяльнасці была падтрыманая кіраўніцтвам ПДУ.**

У перыяд 1995–2014 гг. палявымі даследаваннямі ПДУ было ахоплены больш за 600 населеных пунктаў на ўсёй тэрыторыі Беларускага Падзвіння. У выніку быў зафіксаваны вялікі аб'ём фальклорна-этнаграфічнага матэрыялу, які ў аўдыа- і відэа вымярэнні складае каля 1 000 гадзін запісаў, што адлюстроўваюць розныя аспекты традыцыйнай культуры рэгіёна.



**Галоўнае — знайсці падыход да старажылаў. Кандыдат гістарычных навук У.А. Лобач распытвае вясковую бабулю**

**Прыярытэтныя накірункі даследавання:** каляндарная і сямейная абраднасць, народная медыцына, рэлігійныя вераванні і міфалагічныя ўяўленні, сакральная геаграфія і міфалогія прасторы, этнічныя стэрэатыпы, этнаграфія дзяцінства, субкультура шляхецкага саслоўя, народная кулінарыя і інш.

**За азначаны перыяд супрацоўнікамі кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі было абаронена 4 кандыдацкіх дысертацыі па спецыяльнасці «Этнаграфія, этналогія і антрапалогія», падрыхтавана 7 магістраў, якія спецыялізуюцца на даследаванні этнакультурнай праблематыкі.**



**У экспедыцыі. Кандыдат гістарычных навук У.Я. Аўсейчык, выкладчыкі П.І. і В.І. Мішыны, У.С. Філіпенка з групай студэнтаў**



Практычным вынікам экспедыцыйных даследаванняў стала выданне **«Полацкага этнаграфічнага зборніка»**, I выпуск якога (2006) быў прысвечаны народнай медыцыне беларусаў Падзвіння, а II (2011) — змяшчаў каля 1 500 запісаў народнай прозы. Выданне, якое ўтрымлівала вялікі аб'ём аўтэнтычных фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў, было высока ацэнена як айчыннымі, так і замежнымі спецыялістамі.

**Актыўная навукова-даследчая** дзейнасць супрацоўнікаў, магістрантаў і выпускнікоў кафедры гісторыі ў галіне беларускага народазнаўства была ўвасоблена ў 2 манаграфіях і каля 300 навуковых артыкулах.

На сённяшні дзень **Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт з'яўляецца адным з буйнейшых рэгіянальных даследчыцкіх цэнтраў Беларусі ў галіне этналогіі**. Яго дынамічнае развіццё абумоўлена падрыхтоўкай уласных навуковых кадраў і актыўным супрацоўніцтвам з айчыннымі і замежнымі акадэмічнымі інстытуцыямі.

*Вымераць нагамі Радзіму... Гаварыць, сьмяяцца, плакаць з жывымі людзьмі, а не з электроннымі адрэсамі...*

*Прачынацца з сонцам і першымі птушкамі. Замест душа — азяро, замест гарадской фізкультуры — 15 кілометраў пехам штодня. Бонусам — сырадой, чорны хлеб і шчырасьць вясковых людзей...*

*Адчуваць цяпло камянёў і прахалоду крыніц, сьпяваць у дарозе, бо проста хочацца, зьбіцца з трыпу, бо такі шыкоўны чарнічнік на шляху! Нікому не тэлефанаваць і не чакаць званкоў. Карміць лебядзяў з рукі і цягаць ліноў з пахіленага над вадой дрэва.*

*Любіць гэты сьвет, сваю краіну, сваіх людзей...*

У.А. Лобач



У этнаграфічнай экспедыцыі. Жыццё ў гармоніі з прыродай

## ВУЧЫЦЦА «НА ГІСТОРЫКА» ТРЭБА Ё ПОЛАЦКУ!

Этнаграфічныя экспедыцыі — вучоба, праца і адпачынак!



Этнаграфічная экспедыцыя. Купалле



На вясковай дарозе...